

Крыніца: Андрэй МІХАЙЛАУ.

«МАЛАДОСЦЬ» МІЖНАРОДНАЯ

Дзясяты сёлетні нумар «Малодосці» — адначасова і першы першы міжнародны рэгіянальны. Нумар, што прадставіць беларусам творчасць літаратары-замежнікаў — жывую, толькі-толькі з-пад піра суседзяў, маладых палякаў і ўкраінцаў.



Вам цікава, як у іх з верлібрамі і эпітажам, эксперыментам і кропкамі-коскамі? Вось і ў рэдакцыі «Малодосці» так падумалі. Між тым, нумар гэты адначасова і традыцыйны — «берасцейскі»: шмудытулам пад назвамі «Старонкі-казкі Бяла-Падляскі» і «Роўна роўныя радкі» папярэднічае «Свежая бяроза Берасцейшчыны». Сярод «гаспадарства» — улюбёныя тонкіх душ Марыя Кобец (яе вершы дадзены і ў перакладзе на ўкраінскую), Настася Нарэйка і Валерыя Кухарчук (таксама перакладзены — на польскую), дэютанткі Насця Сідорка і Ганна Асіпук, мэтры Галеў і Локун. Нумар пачынаецца з лістоў Ніны Мацяш — такіх, ведаеце... пранізлівых і вельмі светлых. Адзін з іх напісаны ў апошні дзень яе жыцця, таму краіна асабліва. «Ну, шчасліва! Няхай не даймае мрзотнае надвор'е! Н. М.» — апошні радок. У юбілейны для слаўнай паэты год «Малодосць» берасцейская прысвячаеца яе светлай памяці. І запрашае да прыемнага чытання.

Ён больш мастацкі, гэты нумар — па паўтара дзясятка аўтараў з кожнай краіны. Ён пра каханне — ва ўсіх праявах. Ён — візуальны. Праект на паперы дапаўняецца супраектам пад назвай «Выяўленыя дадатак» на сайце часопіса. Запрашаем чакаць першы міжнародны нумар «Малодосці» з нецярпеннем і творчым натхненнем!

Запрашаем да ўдзелу

«Чысты лес» чакае добраахвотнікаў

12 кастрычніка па ініцыятыве Міністэрства лясной гаспадаркі ў краіне адбудзецца агульнарэспубліканская акцыя «Чысты лес». Яна пройдзе ў падтрымку Года беражлівасці ва ўсіх рэгіёнах пад дэвізам «Захоўваючы лес, мы захоўваем будучыню».

Паўдзельнічаць у акцыі зможа любы ахвотны. Арганізацыі Мініягаса гатовыя прыняць добраахвотнікаў, якія хочуць зрабіць свой унёсак у навадзённе парадку ў лесе. Нягледзячы на ​​намаганні, праблема несанкцыянаваных звалак будаўнічых і бытавых адходаў, іншых прадметаў

у лясках, што прымыкаюць да аўтамабільных і чыгуначных дарог, населеных пунктаў, садоўніцкіх таварыстваў і дачных кааператываў, на пляцоўках адпачынку і аўтастанкаў па-ранейшаму застаецца вострай. Таму актуальнасць акцыі «Чысты лес» не прападае. Яна праводзіцца ўжо пяты раз і пастаянна набірае вялікую колькасць удзельнікаў. Прадзябную інфармацыю па канкрэтных мерапрыемствах і ўмовах удзелу ў ёй можна атрымаць у дзяржаўных вытворчых лесагаспадарчых аб'яднаннях.

Сяргей РАСОЛЬКА

На слыху

ДВОЕ ХЛОПЦАЎ ЗА НОЧ ПАСПЕЛІ ўчыніць два злачынствы

Яны пазнаёміліся падчас адбывання арышту ў ізалятары часовага ўтрымання Пастаўскага раёйнага аддзела ўнутраных спраў. У абодвух, нягледзячы на ​​малады ўзрост, на той час за плячымі ўжо былі па пяць не знятых і не пагашаных судзімасцяў. Неўзабаве пасля таго, як выйшлі на волю, пасля ўжывання спіртнага пайшлі на чорную справу ў Глыбоцкім раёне, дзе жыў адзін з таварышаў.

— Уначы праніклі ў дом састарэлых жыхароў адной з вёсак. Пабудзіўшы пенсіянераў, патрабавалі выдаць грошы, каштоўныя рэчы. Не знайшоўшы нічога каштоўнага, акрамя 130 тысяч рублёў, сябры прыхапілі з сабой прадукты харчавання, якія знаходзіліся ў халадзільніку. У іншай

вёсцы зайшлі да знаёмых, працягвалі выпіваць. Даведаўшыся, што ў гаспадары ёсць паліўнічная стрэльба, зламаныя вырашылі яе забраць. Калі гасцінны гаспадар дома збіраў аддаваць адмовіўся, крмінальная парачка пачала яго збіваць. У ліку іншага збівалі табуэрткай, качаргой, прыстаўлялі да шыі нож. У выніку катаванняў вымуслі небараку аддаць зброю. Перад тым, як пайсці, прыстрашлі збойствам, калі мужчына паведаміць аб тым, што здарылася, у міліцыю. Але гаспадар неадкладна патэлефанаваў па тэлефоне 102, — расказаў Валерыя ДАЙЛІДЗЕНАК, намеснік пракурора Глыбоцкага раёна.

Можна толькі ўяўляць, на якія яшчэ «падзвігі» пацягнула б уз-

Аляксандр ПУКШАНСКІ

Даты Падзеі Любімы

1713 год — нарадзіўся Дэнні Дзідро, вядомы французскі філосаф-асветнік і літаратар. Ён вядомы найперш як заснавальнік і рэдактар 35-томнай «Энцыклапедыі», ці Тлумачальнага слоўніка навук, мастацтваў і рамёстваў». Разам з Дзідро і яго найбліжэйшым паплекікам Д'Аламберам у стварэнні «Энцыклапедыі» ўдзельнічалі Вальтэр, Гельвецій, Мантэск'е, Русо, Цюро, Бюфон. Шматгаспадарства справадзіла Дзідро ад выставак сучаснага жывапісу — «Салонны» — прывялі да нараджэння жанру мастацкай крытыкі. Дарчы, за распушчэння «неясных думак» Дзідро быў арыштаваны, паводле загаду Людовіка XV, і на некалькі месяцаў азьвонены ў Венскай замку.

1786 год — нарадзіўся Вікенція Паўлавіч Равінскі, паэт і драматург, варагодны аўтар беларускай паэмы «Энеіда наываварат». Па поглядах быў блізка да дэкабрыстаў. Напісаў вершаваную камедыю «Шлюб нехаця», сацыяльна-аракчэўскія пародкі «Вялікі муж субардынацыі» і іншыя. Памёр у 1855 годзе.

1932 год — нарадзіўся (горад Мінск) Ірына Антоўна Юда, беларускі архітэктар, педагог, доктар архітэктуры (1987), прафесар (1988). Адзін з аўтараў генеральнага плана Мінска, Генеральнай схемы комплекснай тэрытарыяльнай арганізацыі БССР, праектаў планіроўкі і забудовы гарадоў Беларусі. Аўтар навуковых прац па тэарэтычных і метадалагічных асновах гарадабудаўніцтва і тэрытарыяльнага планавання. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2001).

Было сказана
Еўфрасіня ПОЛАЦКАЯ, асветніца:
«Збірайце добрыя думкі ў сэрцы сваім, як пчала мёд».

Любімага мужа і бацьку
Андрэя Уладзіміравіча РАБЦАВА
з вёскі Старое Сяло Мінскай воласці
вынішчэў з юбілеем.
Хай юбілей прыносіць шчасце,
Ні кроплі суму і тугі.
Душэўнага багацця і цяпла
Ждаем мы ад усёй душы.
Жонка і дзеці.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Не бойцеся праяўляць актыўнасць у барацьбе за свае правы, дзейнічайце рашуча, бо цяпер вашы ўчынкі цалкам адпавядаюць вашым жаданням. У сярэдзіне тыдня не будзьце надта доверлівымі ў дачыненні да калег: імі могуць кіраваць глыбока асабістыя меркаванні, сярод якіх думак пра ваш дабрабыт не акажацца.

ЦЯЛЕЦ. З вялікімі дасягненнямі ў прафесійнай сферы дзевяціцца трохі пачакаць. На парадку дня — справы блізкіх сваякоў. Не спяшайцеся ад іх хавацца ці гучна пратэставаць, гэты занятак прынясе вам пэўную выгаду. Будзьце ўважлівыя на вуліцах і ў грамадскіх месцах.

БЛІЗНАТЫ. Ваша манера стаўіць людзей перад фактамі, якія адбыліся, пакідае ім не так ужо шмат прасторы для праявы ініцыятывы. Не варта ісці на повадзе ў самаўпэўненасці і эгаізму, калі жадаеце пазбегнуць залішніх непрыемнасцяў. У другой палове тыдня вас чакае згода ў адносінах з дзелавымі партнёрамі, затое сямейныя справы могуць выклікаць хваляванне. Варта надаць сямейнікам больш часу.

РАК. Тыдзень будзе напоўнены прыемнымі нечаканасцямі. Вам могуць прапанаваць навучанне ў новай прафесійнай сферы, лепш яго не адпрочваць, а мабілізаваць свае сілы, і тады поспех забяспечаны. Паспрабуйце трохі суцішыць свае амбіцыі, а інтуіцыя падкажа правільнае выйсце з сітуацыі, якая склалася.

ЛЕУ. Неабходна сабрацца з сіламі і адным рыўком справіцца з назапашанымі праблемамі. Спробы наладзіць стасункі з калегамі ўвянчаюцца поспехам і дапамогуць прадухіліць зацяжыны канфлікт. Паспрабуйце не распадаваць дарма сілы, сувязі і грошы. Вам здаецца, што вы маеце патроху і таго, і другога, але калі не навучыцеся асцярожна ставіцца да ўласных рэсурсаў, то большага не надбудзецца. Непажадана цяпер змяняць месца працы. З'явіцца выдатная магчымасць захапіць блізкіх сваімі ідэямі і знайсці падтрымку.

ДЗЕВА. Некаторыя арол таямнічасці і загадкавасці паспрыяе зацікаўленасці навакольных у зносінах з вамі. Выкарыстанне новых ідэй і тэхналогій у працы дазволіць дамагчыся значных вынікаў. Канфліктную сітуацыю пажадана своечасова абысці, давярэцца інтуіцыі. Успомніце пра назапашаныя хатнія справы і праблемы. Субота і нядзеля — падыходзячыя дні, каб стварыць у сябе бота ўтульнасці і парадак, часткова змяніўшы інтэр'ер.

ШАЛІ. Добры тыдзень для тых, хто прывіць добра-расуменна працаваць. Паспрабуйце абдумваць і планаваць кожнае сваё дзеянне, каб не дапусціць непажаданых памылак. Можна прыступаць да арганізацыі доўгатэрміновых мерапрыемстваў і завяршыць пачатыя справы. Павялічваецца рызыка кішэнных крадзяжоў.

СКАРПІЁН. Не варта рабіць герачных учынкаў. Ніхто не ацніць. Лепш паспрабуйце справіцца з назапашанымі дробнымі праблемамі. У першай палове тыдня вас чакае мноства сустрач, званкоў і папярвоў працы, варагодныя і дадатковыя клопаты, звязаныя з арганізацыяй мерапрыемстваў.

СТРАЛЕЦ. Навучанне чаму-небудзь новаму, цікаваму, што дазваляе пашырыць гарызонты вашых магчымасцяў, прыносе ўпэўненасць ва ўласных сілах. Хто, калі не вы самі, здольныя на стварэнне часоў арыгінальнага, але гарманічнага, што дазваляе ўвабачыць у жыццё вашы даўнія запаветныя мары. Аднак не варта ўзімацца занадта высока — гэта можа ускладніць сітуацыю. Лепш за ўсё абарэць і дапамогу сяброў і заступнікаў. Варагодныя пазездкі за мяжу.

КАЗЯРОТ. Тыдзень будзе запоўнены чарадой яркіх і выдатных падзей. Магчыма доўгачаканая вандроўка з каханым чалавекам ці разам з сябрамі, выкананне даўніх жаданняў і заду. Можна ўзнікаць толькі адна праблема — як усё паспець і нікуды не спазніцца, але вы з ёй справіцеся. Складана будзе давацца дыпламатычнасць у некаторых сітуацыях.

ВАДАЛЕІ. З'явіцца добрыя шанцы авалодаць новымі навыкамі і ведамі. Не прасіцеся яго! Прыняць важна рашэння адкладзіце на наступны тыдзень. Трымайце свае эмоцыі ў цуглах, асабліва не давайце волю гневу, ён будзе спрыяць толькі пагаршэнню сітуацыі.

РЫБЫ. Ваша становішча значна палепшыцца, з'явіцца шанцы аднавіць ранейшыя пазіцыі і плённа прапрацаваць. Яркі старт і імкненне да мэты дазволіць пераадолець шматлікія перашкоды, толькі не пераацэніце свае магчымасці, інакш на наступны дзень сіл не застанецца. Прычымнае канфлікту з калегамі могуць стаць некаторыя катэгорыялы выказванні. Дзевяціцца адказваць за ўласныя памылкі самастойна, прычым па падвойным тарыфе. Не займайцеся самапаадманам, калі бачыце, што штосьці ідзе не так, пачынайце усё перарабляць, як толькі заўважылі брэк.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАКАШТУЙЦЕ!

Салата «Дыпламат»

Спартрэбіца: яйкі — 2 шт., сыр — 100 г, апельсіны — 2 шт., цыбуля рэпчатая — 2 шт., яблыкі — 2 шт., маянэз — 100 г.

Яблыкі дробна парэжце. Лук нарэжце кольцамі. Яйка зварыце ўкрутую і дробна насячыце. Апельсіны аблуяце, долькі разрэжце на 3—4 часткі. Паскладзіце паслядоўна яблыкі, цыбулю, яйкі і апельсіны, кожны пласт паліваючы маянэзам. Зверху заліце салату мясам і пасыпце надзёртым на дробнай тарцы сырам.

Рыба, запечаная з агароднінай

Спартрэбіца: рыба (кета, кіжуч, гарбуша) — 750 г, цыбуля рэпчатая — 250 г, морква — 250 г, яйка — 2 шт., вяршкі (смятана ці малако) — 150 мл, соль, перац чорны молаты, зяленіна.

Падрыхтаваную рыбку разабраць на філе без костак, нарэзаць на невялікія кавалкі. Пасаліце, паперчыце, дадаць зяленіна і даць пастаяць 10—15 хвілін. Цыбулю рэпчатую нарэзаць паўкольцамі, моркву надзэрці на буйной тарцы. Гарачатрывалы посуд змазваем алеем і ўкладваем слой цыбулі, затым слой морквы, затым слой філе рыбы. Накрываем цыбуліяй, затым морква і зноў рыба. Змешваем 2 яйкі і вяршкі, солім і добра ўзбіваем. Заліваем гэтай сумессю рыбку. Зверху пасыпаем дзёртым сырам і ставім у духоўку. Запэкаем пры тэмпературы 180—200 градусаў 40—45 хвілін.

КУЛІНАРНЫЯ ХІТРЫКІ

✓ Як правільна саліць бульбу? Гэта залежыць ад таго, якім спосабам вы яе гатуеце. Ачышчаную бульбу трэба пасаліць адразу пасля закіпяння вады, у якой яна варыцца. Бульбу ў мундзіры сольце ў самым пачатку варкі (калі сольце наогул). А для смажаную бульбу сольце ў самым канцы, тады яна атрымаецца хрумсткай і румянай.

✓ Грыбы сольце крыху больш, чым гародніну. Гародніну і грыбы вельмі цяжка правільна саліць: нязначны перасол можа цалкам сапсаваць страву, а выправіць сітуацыю вельмі складана.

-2966-

САЛОН ПРЫГАЖОСЦІ

Каб пазногці былі здаровыя

Пазногці здольныя страчваць сваю прыгажосць з-за недахопу вітамінаў і мікралементаў, асабліва дрэнна адбываецца дэфіцыт кальцыю. Так што ўжывайце ежу, багату на вітамін А і бэта-карацін, морапрадукты. Адысловую ўагу надайце прадуктам, якія змяшчаюць кальцы (тварог, смятана, малако, цвёрдыя гатуны сыру і г.д.). А яшчэ памятайце, што стан пазногцяў найпрост залежыць ад стану ўсяго арганізма.

Не забывайце абараняць свае рукі ад шкоднага ўздзеяння мыйных сродкаў — для гэтага выкарыстоўвайце пальчаткі.

УМАЦАВАННЕ ПАЗНОГЦЯЎ МАРСКОЙ СОЛЛЮ

Спартрэбіца: 1 ст. л. марской солі, 500 мл цёплай вады.

У кубок з цёплай вады размяшчаць соль. Трымаць рукі ў такім раствору варта не меней за 15 хвілін, пасля чаго іх трэба выцерці ручніком і намазаць крэмам. Умацаванне пазногцяў марской соллю пажадана рабіць штодня на працягу 10—12 дзён і паўтараць такія курсы кожны месяц.

МАСКА З ЛІМОННЫМ СОКАМ І СОЛЛЮ

Спартрэбіца: лімонны сок — 1 ст. л., соль — 1 ч. л.

У сталовай лыжцы лімоннага соку трэба развесці чайную лыжку солі і нанесці сумесь на пазногці. Такую маску пажадана рабіць на пазногцях хвілін 20, пасля чаго добра змыць, высушыць і намазаць пазногці пажыўным крэмам.

АЛЕЙНАЯ УМАЦАВАЛЬНАЯ МАСКА

Спартрэбіца: аліўкавы алей — 1 ст. л., ёд — 2 кроплі.

На вадзянай лазні нагрэць аліўкавы алей, дадаць ёд. Гэту сумесь уватрыць у пазногці, надзёньце пальчаткі з баваўны і пакіньце маску на ноч. Такую маску трэба рабіць раз на тыдзень.

ВІТАМІННАЯ УМАЦАВАЛЬНАЯ МАСКА

Можна купіць і аптэцы вітаміны Е і А і рэгулярна ўціраць іх у пазногці. Такая маска дапаможа умацаваць пазногці і ўзмацніць іх рост.

УМАЦАВАННЕ ПАЗНОГЦЯЎ З ДАПАМОГАЙ ЧЫРВОНАГА ПЕРЦУ

Спартрэбіца: 0,5 ч. лыжкі парашку чырвонага перцу, 1 ч. лыжка пажыўнага крэму для рук.

Парашок чырвонага перцу і пажыўны крэм для рук старанна змешваецца. Сумесь разгравяецца на вадзяной лазні і накладваецца на пазногці тоўстым слоем на 15—20 хвілін. Рабіць гэту працэдуру можна не часцей чым раз на месяц.

-2967-

СЁННЯ


Месяц
Апошняя квадра 27 верасня.
Месяц у сусор'і Рака.

Імяніны
Пр. Людмілы, Марыі, Дзмітрыя, Івана, Ігната, Іосіфа, Маўсіа, Мікалая, Мікіты, Сцяпана, Фяодота, Якава, К. Вацлава, Лаўрэнція, Марка, Сымона.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дзя
Мінск	7.19	18.36	11.17
Віцебск	7.09	18.24	11.15
Магілёў	7.09	18.26	11.17
Гомель	7.04	18.24	11.20
Гродна	7.34	18.51	11.17
Брэст	7.33	18.53	11.20



ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

У офісе.
— Светку замуж трэба выдаць, у каго-небудзь ёсць адзінокі знаёмы?
— У мяне ёсць, але ён закладзіраваны.

Партрэты Іраклія Пірхалава, Інгэборгі Дакунітай і Джавахарлала Неру вісяць у кожнай добрай лагапедычнай клініцы.

Злавіла жанчына залатую рыбку, а тая і паабяцала ёй выканаць тры жаданні.
— Рыбка, я хачу, хачу, хачу...
— Любая, памятай — жаданні толькі тры. Ні больш, ні менш.
— Добра, рыбка, хай будзе толькі тры. Значыць так, запамінай: кватэрумашыну-дачу — раз, футрапарсярэнчаравічкі-куценку — два, мужабагатагапрыгожага-блага — тры!



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРПІЎКЕВІЧ Аляксандр Мікалайавіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК (намеснік галоўнага рэдактара), А. КІЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (першы намеснік дырэктара-галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАПЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-А.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмны — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пісьмоў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Маскоўскае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандантаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтары: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, e-mail: info@zviazda.minsk.by, e-mail: reklama@zviazda.minsk.by (для зваротаў); zvarot@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца суадпачыненнем з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэагавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрыетарстве «Вываліцава «Беларускі Дом друку», ПД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 22.977. Індэкс 63850. Зак. № 4318.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 кастрычніка 2013 года.